

План мерапрыемстваў
дзяржаўнай установы “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”

на ЖНІВЕНЬ 2025 года
Мерапрыемствы могуць быць перанесены па незалежных ад бібліятэк прычынах.
Даведкі па тэлефонах

Дата	Мерапрыемствы	Аўдыторыя	Час праведзення
Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы (вул. В.Харужай, 16) тэл. 243-44-32; 242-70-30			
01.08 – 31.08	«Мастер новеллы» – кніжная выстава да 175-годдзя з дня нараджэння Г.дэ Мапасана	Для шырокага кола чытачоў	
01.08– 24.08	«Краявіды Беларусі» – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Сусветнага дня фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	
01.08 – 24.08	“Чытаем аб Радзіме” – тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 19.08, 22.08, 26.08, 28.08	«Круговые танцы народов мира»: знаёмства з народнымі традыцыямі праз танцавальную культуру – пазнавальная экскурсія ў руху	Для шырокага кола чытачоў	17.30
05.08	“Інфармаванне аб рабоце Публічнага цэнтра прававой інфармацыі ў бібліятэцы” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	14.00
05.08– 15.08	“Кінь усё... і чытай! – кніжная выстава-прыманка да Сусветнага дня кнігалюбаў	Для шырокага кола чытачоў	
05.08– 15.08	«Читатель[модно]» – літаратурная палітра да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
06.08– 31.08	“Як жыць, дык жыць для Беларусі” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння Л. Геніюш	Для шырокага кола чытачоў	
07.08– 17.08	“Как питаешься, так и улыбаешься” – кніжная выстава-парада	Для шырокага кола чытачоў	
08.08	“Пазнаёмся з новай кнігай” – кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
12.08– 31.08	«Великий мечтатель» – кніжная выстава да 105-годдзя з дня нараджэння Р. Брэдберы	Для шырокага кола чытачоў	
12.08– 31.08	«Певучесть есть в морских волнах» – кніжная выстава да 145-годдзя з дня нараджэння А. С. Грына	Для шырокага кола чытачоў	
18.08– 28.08	“Гісторыя пішацца аб'ектывам” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Сусветнага дня фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	
19.08	“Пазнаёмся з новай кнігай”: новыя паступленні – кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
25.08– 31.08	«Фантастическое братство» – прагляд кніг аднаго жанра да 100-годдзя з дня нараджэння А. Н. Стругацкага	Для шырокага кола чытачоў	
25.08 – 07.09	“Па вуліцы Ліды, раённым абшары вясёла, бадзёра крочыў сам Купала”– інфармацыйна-кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
25.08 – 07.09	“Вітаю цябе. БЕЛАРУСКАЯ КНІГА!” – тэматычная кніжная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
26.08– 30.09	“Стаіш, прыгожы горад Мінск, чароўны, горды, родны...” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
26.08	Кансультацыя натарыуса	Для шырокага	10.00 –

		кола чытачоў	13.00
30.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 3 імя У.У. Маякоўскага (вул. Бачылы, 2) тэл. 357-35-02; 355-99-01			
01.08-31.08	“Пісьменнікі- юбіляры” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-15.08	“Будучыня за вамі” – інтэрактыўная выстава да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Кампазітары-юбіляры 2025” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-12.08	“Пад сінім небам Радзімы”- выстава фатаграфічных альбомаў да Сусветнага дня фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	
03.08-09.08	“Дзень ката ў маім жыцці” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
10.08	“Кніжны круіз” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
14.08	“Казкі для дарослых”- літаратурнае кафэ	Для шырокага кола чытачоў	17.00
22.08-31.08	“Кнігі са смачнымі назвамі” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
24.08-31.08	“Мой сябра –сабака”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
24.08-31.0	“Кніга жыве на экране” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 11 (пр-д Ташкенцкі, 3) тэл. 378-76-55; 379-07-19			
08.08-11.08	“Беларусь мая, мой алтар”- кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння Л. Геніюш	Для шырокага кола чытачоў	
11.08-18.08	“У пошуках страчанага”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
30.08-31.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 13 (вул. Народная, 43а) тэл. 352-30-34; 267-47-68			
04.08-15.08	“Свет прыроды адкрывае кніга” - тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-30.08	“Нет забытых героев, нет забытых имён”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-15.08	“К здоровью – с книгой”- тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
12.08	“Художник настроений” – анлайн-практыкаванне да 160-годдзя з дня нараджэння І.Левітана	Для карыстальнікаў сайта	
19.08-31.08	“Книжный остров доброты”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
20.08-31.08	“Минск – наш общий дом”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
29.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Кастрычніцкі раён			
Бібліятэка № 19 (вул. Казінца, 122) тэл. 380-23-03; 324-70-12			
05.08-12.08	“Выкрывальнік заганаў грамадства”- тэматычныя выставы да 175-годдзя з дня нараджэння Гі дэ Мапасана	Для шырокага кола чытачоў	
06.08	«Беда по имени туберкулёз» - відэаагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00

07.08-15.08	“Любімыя кнігі бацькоў у дзяцінстве”- выстава-настрой	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-28.08	“Три великих Спаса”- выстава-каляндар	Для шырокага кола чытачоў	
13.08	“Навучыце сваё сэрца дабру”- гадзіна мудрых саветаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
23.08	“Свет Аляксандра Грына” - літаратурнае свята да 145-годдзя з дня нараджэння А.С. Грына	Для шырокага кола чытачоў	12.00
28.03-31.08	«Лабараторыя фантастыкі» - выстава-знаёмства	Для шырокага кола чытачоў	
29.08-31.08	“Знаёмцеся – навінкі жніўня” – бібліяграфічны агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	

Бібліятэка № 20
(вул. Жукоўскага д. 9, корп. 1) тэл. 377-51-26

01.08-12.08	“Генацыд у Беларусі: не падлягае забыццю!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-12.08	“І ажываюць спадчыны старонкі...” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.08, 09.08	«Что за прелесть эта лента» – майстар-клас па вырабу дэкаратыўных рэчаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
04.08-12.08	“Горад, якога мы не ведаем ...” - кніжная выстава-успамін	Для шырокага кола чытачоў	
07.08	“Воспоминание о будущем” – віртуальная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння А. Стругацкага	Для карыстальнікаў сайта	
07.08-12.08	“Юрий Трифонов: познать через себя своё время” - кніжная паліца да 100-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
07.08	«Рукотворная прыгажосць» - майстар-клас па вырабу дэкаратыўных рэчаў	Для шырокага кола чытачоў	16.00
11.08	«В поисках потерянного временем» - віртуальная выстава	Для карыстальнікаў сайта	

Ленінскі раён

Нотна-музычная бібліятэка
(пр-т Партызанскі, 3) тэл. 354-29-60; 355-29-42

28.07-10.08	“Мне доверена песня”- выстава любімых песен да 80-годдзя з дня нараджэння кампазітара Г.Маўсесяна	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Благоустройство Беларуси – повышение качества жизни людей”- выстава па матэрыялах друку да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Синеокая. Белокрылая: Беларусь в кадре” – фотавыстава Ганны Куташэнка да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Календарь знаменательных дат музыкальной жизни – август”- інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“В нашем доме тысячи пластинок”- рэклама фонда грампласцінак і знаёмства з рэдкімі экзэмплярамі	Для шырокага кола чытачоў	
02.08	“О.Мария: по страницам любимых опер”-музычная гадзіна да 90-годдзя з дня нараджэння опернай спявачкі М.Біешу	Для шырокага кола чытачоў	13.00
04.08-31.08	“Зберажоная песня”- выстава-гонар да 115-годдзя з дня нараджэння дзеяча харавога мастацтва Беларусі Г.Цітовіча	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-17.08	“А.Глазунов.Жизнь и творчество”- выстава да 160-годдзя з дня нараджэння кампазітара	Для шырокага кола чытачоў	
09.08	“Желаю Вам...Юрий Гуляев”- старонкі жыцця і творчасці да 95-годдзя з дня нараджэння спявака і кампазітара	Для шырокага кола чытачоў	13.00

16.08	“А.Сальери в легенде и действительности”- пазнавальная гадзіна да 175-годдзя з дня нараджэння кампазітара	Для шырокага кола чытачоў	13.00
18.08-31.08	“Ради красоты спорта: музыка рекордов”- выстава-рэкамендацыя	Для шырокага кола чытачоў	
23.08	“Самое-самое! Дорогою добра Юрия Энтина”- музычнае знаёмства да 90-годдзя з дня нараджэння паэта-песенніка	Для шырокага кола чытачоў	13.00
25.08-06.09	“Год учёный” - выстава падручнікаў і выданняў музычнай літаратуры да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
28.08	Дзень інфармацыі з аглядам новай літаратуры і перыядычных выданняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
28.08	“Дзікае паляванне караля Стаха: запрашаем на оперу”- хвілінка-даведка да 90-годдзя з дня нараджэння аўтара лібрэта пісьменніцы С.Клімковіч	Для шырокага кола чытачоў	12.30
30.08	“Алые паруса А.Грына”- музычны лёс твора да 145-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	13.00
Бібліятэка № 7 імя Я. Коласа (вул. Пляханава, д. 97, корп. 4) тэл. 322-76-06; 263-91-12			
01.08-15.08	“Любимые книги” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Беларусь – страна комфорта и красоты” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Беларусь – утульная краіна” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Ленинский район: шаги к уюту и комфорту” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.07-31.07	“Аб подзвігах дзядоў памятайце!” – кніжна выстава-заклік	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“По волнам к мечте” – кніжная выстава да 145-годдзя з дня нараджэння пісьменніка А.Грына	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Великий мечтатель – Рэй Брэдбери” – кніжная выстава да 105-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
02.08-04.08	“Сустрэчы з новай кнігай” – дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
04.08, 11.08, 18.08, 25.08	“Площадка здоровья” – лекцыя-практыкум па здароваму ладу жыцця	Для шырокага кола чытачоў	11.00
06.08	“Сустрэнемся ў экрана” – відэагасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	16.00
07.08	“И было этим летом так отрадно...” – літаратурна-музычная імпрэза	Для шырокага кола чытачоў	17.00
09.08	“С книгой по жизни” – літаратурная пляцоўка	Для шырокага кола чытачоў	13.00
15.08-31.08	“Лепшы настаўнік – кніга” – кніжная выстава-інфармацыя да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
15.08-31.08	“Спасы провожай – осень встречай!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
20.08	“Мы вечно молоды душой” – літаратурна-музычная гасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
21.08-31.08	“Нам кнігу падараваў Скарына” – кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 12 (вул. Аўрораўская, 8) тэл. 316-00-89; 370-04-71			
01.08-31.08	“Юбілейны партрэт жніўня” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“У госці да кніг” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

01.08-31.08	“Здаровы лад жыцця”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Класіка вучыць жыццю”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Імёны свецяць нам здалёк”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Новыя кнігі чытальнай залы”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Новая беларуская кніга”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Боль і гнеў”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-07.08	“Філасофія творчэства”- мастацкая выстава Ксеніі Місан-Быстравай	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Бессмяротная Перамога, бессмяротныя яе салдаты”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Год добраўпарадкавання - час дзейнічаць”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Кнігі-юбіляры”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Новыя кнігі дзецям”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
04.08-31.08	“Лекі дае прырода”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.08	“Кнігі на любы густ”- дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
06.08-31.08	“Разам з кнігай у лета” – прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
08.08-31.08	“Перазвон балот , азёр і рэк”- фотавыстава Уладзіміра Каўганава	Для шырокага кола чытачоў	
08.08-31.08	“Чытаем беларускія казкі”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
19.08-31.08	“Павер у мару”- кніжная выстава да 105-годдзя з дня нараджэння Р. Брэдберы	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 16 (пр-т Ракасоўскага, 50) тэл. 324-83-88			
01.07-08.07	“Хараство жыцця і слова” – кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння паэта Пятра Глебкі	Для шырокага кола чытачоў	
17.07-24.07	“Тайна шахматной доски” – кніжная выстава да Міжнароднага дня шахмат	Для шырокага кола чытачоў	
Маскоўскі раён			
Бібліятэка № 1 імя Л.М. Талстога (вул. Маскоўская, 18) тэл. 263-82-58			
01.08-31.08	“Геноцид беларускага народа” – кніжная выстава-памяць да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Вехи памяти и славы” – кніжная выстава-гонар да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Московский район. Люди. События. Факты” – краязнаўчая кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“2025 - Год благоустройства страны” – кніжна-ілюстраваная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Август. Времена года на каждой странице” – цыкл выстаў- краявідаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Скоро в школу!” – кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	

01.08-31.08	“Книжный рай. Выбирай и читай!” – кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
05.08	“Ласковое лето” – літаратурна-музычная гасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	17.00
11.08-31.08	“Браслаўскія азёры. Крышталь прыроднай чысціні” – экалагічная выстава да 30-годдзя з часу стварэння Нацыянальнага парка “Браслаўскія азёры”	Для шырокага кола чытачоў	
28.08	“И парки твои и бульвары...” – электронная прэзентацыя да Года добраўпарадкавання краіны	Для карыстальнікаў сайта	
30.08	“Горячие новинки месяца” - агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
Бібліятэка № 9 (вул. Лібкнехта, 51) тэл. 350-62-77			
01.08-31.08	“Книжный салют Победы” - выстава да 80- годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-12.08	“Беларусь незнакомая и удивительная. Сохраним свою Родину” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-12.08	“Падарожжа з кнігай” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.08, 12.08	“Падрастаю з кніжкай я”- летняя акцыя ў скверы	Для шырокага кола чытачоў	15.00
Бібліятэка № 21 (вул. Слабадская, 63) тэл. 206-29-65			
01.08-31.08	“Чтобы помнили...” – кніжная выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Прыгожая. Сучасная. Перспектыўная” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Вайна. Перемога. Памяць” – кніжная выстава да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Азбука безопасности” — выстава-інфармацыя	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“С книгой мир добрее и ярче” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
22.08	“Читай – улица” – літаратурны бульвар	Для шырокага кола чытачоў	13.00-14.00
31.07	“Новые книги. Новые имена” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 22 (вул. Я. Чачота, 23) тэл. 347-85-67; 343-84-87			
01.08-31.08	“Літаратурны каляндар” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Майстар прыгодніцкай прозы” - выстава-юбілей да 90-годдзя з дня нараджэння С.М.Клімковіч	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“З любоўю да роднага слова” - выстава-юбілей да 75-годдзя з дня нараджэння Г.А.Каржанеўскай	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Писатель романтик – А. Грин” - выстава-юбілей да 145-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Юрий Трифонов – мастер городской прозы” - выстава-юбілей да 100-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Звёздный фантаст – Аркадий Стругацкий” - выстава-юбілей да 90-годдзя з дня нараджэння А.Н.Стругацкага	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Французская новелла Ги Де Мопассана” - выстава-юбілей да 175-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Невероятные истории Э. Сетона Томпсона” - выстава-юбілей да 165-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Час чытаць кнігі беларускіх аўтараў” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	

01.08-31.08	«Чемоданное настроение: возьми книгу в дорогу» - выставка-адпачынак	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Августовские спасы” - выстава-інфарміна	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Мы - поколение NEW-чтения” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Ваш урожайный участок” - выстава-калаж	Для шырокага кола чытачоў	
02.08	Дзень інфармацыі. Агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	13.00
14.08, 15.08, 20.08, 27.08	“С книгой навсегда! Чтению мы скажем – да!” - летні чытальны зал	Для шырокага кола чытачоў	12.00-14.00
Партызанскі раён			
Бібліятэка № 5 (вул. Казлова, 2) тэл. 263-39-85			
01.08-31.08	“Дажынкі - 2025” - тэматычная выстава да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Яны змагаліся за Радзіму” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
18.08-31.08	“Закон, па якім нам жыць” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
20.08	“В лабиринтах иллюзий” - прэзентацыя да 105-годдзя з дня Р. Брэдберы	Для карыстальнікаў сайта	
28.08-29.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 6 (вул. Кашавога, 10) тэл. 378-90-00			
01.08-11.08	“Дворянин своего столетия...” – кніжная выстава 175 – годдзя з дня нараджэння Г. дэ Мапасана	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-28.08	“Чемпионат летнего чтения”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.08	“Народные рецепты здоровья” - гадзіна здароўя	Для шырокага кола чытачоў	15.00
06.08-20.08	“Закон суров, но он закон” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
18.08-30.08	“Фотография как стиль жизни” - кніжная выстава да Сусветнага дзень фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	
26.08-16.09	“Город Минск, которым очарован” - выстава-панарама да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
28.08	“Звездный фантаст” – віртуальная выстава да 100 –годдзя з дня нараджэння А.Стругацкага	Для карыстальнікаў сайта	
28.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 8 імя М.Багдановіча (вул. Даўгабродская, 12/2) тэл. 353-19-33; 352-13-19			
01.08 - 30.08	“Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-30.08	“Радзімая зямля, прынікнуў я к табе...” – кніжная выстава па творчасці М. Багдановіча	Для шырокага кола чытачоў	
06.08–14.08	“Вы в праве знать о праве” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.08–18.08	“За здароўем ў бібліятэку” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
Першамайскі раён			

Бібліятэка № 15 імя Цёткі (вул. Талбухіна, 12а) тэл. 253-38-98; 240-00-68			
01.08-31.08	“На карысць краіне і людзям” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-12.08	«Путешественник в будущее» – кніжная выстава да 100-годдзя з дня нараджэння А.Стругацкага	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-30.08	“Беларускія паэты пра каханне” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.08	«Читай-дворик» – інтэрактыўная акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00
12.08-22.08	«Взрослый. Ребенок. Книга» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
22.08-30.08	“Моладзь ідзе” – кніжная выстава да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
22.08	«К мечте на алых парусах» – тэматычны прагляд літаратуры да 145-годдзя з дня нараджэння А.Грына	Для шырокага кола чытачоў	12.00
30.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 18 (вул. Каліноўскага, 55) тэл. 357-49-27; 352-30-77			
01.08-16.08	“Мир Юрского периода” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-16.08	“Падарожжа па гарадах Беларусі” – кніжны круіз	Для шырокага кола чытачоў	
04.08-30.08	“Исцели себя сам” - кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
05.08	“Обитель Света” – наведванне выставы рэпрадукцый работ М. Рэрыха	Для шырокага кола чытачоў	11.00
08.08-23.08	“Моладзь чытае: non-fiction” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-19.08	“Бібліятэка заўсёды побач!” – летняя чытальня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
18.08-30.08	“Этот удивительный мир животных” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
18.08	“Очарование забытых книг” - тэматычны кніжны агляд	Для шырокага кола чытачоў	12.00
21.08	“Космические струны в творчестве Н. К. Рериха” – літаратурна-мастацкая гасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	17.00
22.08	“Край блакітных азёр” - віртуальнае падарожжа да Году добраўпарадкавання	Для карыстальнікаў сайта	
25.08-10.09	“Звездный фантаст” - кніжная выстава-прагляд да 95-годдзя з дня нараджэння А. Н. Стругацкага	Для шырокага кола чытачоў	
28.08-14.09	“Вялікія асветнікі Беларусі” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
29.08	“ТОП-20 цікавых месц Мінска” – віртуальная вандроўка	Для карыстальнікаў сайта	
Савецкі раён Бібліятэка № 2 імя Н.К. Крупскай (вул. Усходняя, 56) тэл. 270-30-84; 378-71-47			
01.08	“Дивная сказка – книжка-раскраска” – акцыя да Дня кніжкі-размалёўкі	Для шырокага кола чытачоў	
04.08	“Светофор загадывает загадки” – акцыя да Міжнароднага дня светлафора	Для шырокага кола чытачоў	
05.08	“Соблюдая правила, поступаешь правильно!” – гульня па правілах дарожнага руху да Міжнароднага дня светлафора	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-31.08	“Летняя акварель” - выстава-вернісаж дзіцячых малюнкаў выхаванцаў ізастудый “Гармонія” і “Сонечны круг”	Для шырокага кола чытачоў	

	ЦДАДзіМ “Светач”		
06.08-21.08	“Ищите доктора в природе” – выстава кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	
10.08-21.08	“Медовое настроение” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.08	“Книговорот в библиотеке” - кніжная акцыя да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
13.08-26.08	“От экологии природы к экологии души” – кніжная паліца да 165-годдзя з дня нараджэння Э. Сэтана-Томпсана	Для шырокага кола чытачоў	
13.08-26.08	“Пусть место найдётся животным бездомным в доме уютном, в мире огромном” – кніжная выстава да Сусветнага дня безпрытульных жывёл	Для шырокага кола чытачоў	
15.08-26.08	“Секреты садоводства” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
17.08-31.08	“Кладовая природы” – інтэрактыўная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
18.08-31.08	“Фантастические миры” – выстава аднаго жанру да 100-годдзя з дня нараджэння А.Н. Стругацкага	Для шырокага кола чытачоў	
19.08-31.08	“Книжный сад для малышей” – выстава-панарама	Для шырокага кола чытачоў	
20.08-31.08	“А мне учиться нравится!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 17 (Лагойскі тракт, 25) тэл. 343-23-42			
01.08-31.08	“Память без границ”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Паэзія архітэктуры”- мастацкая выстава Уладзіміра Шаркова	Для шырокага кола чытачоў	
03.08-28.08	“Улётныя хіты для летняга чытання”- выстава - рэкамендацыя	Для шырокага кола чытачоў	
04.08-28.08	“Багацці роднай прыроды”- выстава-падарожжа	Для шырокага кола чытачоў	
06.08-20.08	“Молодёжь Беларуси– традиции и будущее”- кніжная выстава да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
18.08-31.08	“Фатаграфічная калекцыя”- фатавыстава да Сусветнага дня фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	
22.08	“Этот фантастический мир”- прагляд літаратуры да 105-годдзя з дня нараджэння Рэя Брэдберы	Для шырокага кола чытачоў	
23.08-31.08	“В лучах нравственного идеала ”- кніжная выстава да 100-годдзя Юрыя Трыфанава	Для шырокага кола чытачоў	
27.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Фрунзенскі раён			
Бібліятэка № 4 імя М.В. Гоголя (вул. Лабанка, 22) тэл. 350-13-86; 350-13-92			
01.08-31.08	“Тчэцца памяць ніткай суровай”- выстава-інсталяцыя, прысвечаная генацыду беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-12.08	“Мы всегда изображаем самих себя”- кніжная выстава да 175-годдзя з дня нараджэння Гі дэ Мапасана	Для шырокага кола чытачоў	
08.08 - 18.08	“Аптека под ногами”- кніжна-публіцыстычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-19.08	“Остановись и подумай”- выстава-заклік	Для шырокага кола чытачоў	
20.08-31.08	“Главный мечтатель 20 века”- выстава-прысвячэнне да 105-годдзя з дня нараджэння Р. Брэдберы	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 14 імя Ф. Багушэвіча			

(вул. Прытыцкага, 42) тэл. 304-97-87; 322-00-99			
01.08 25.08	“Паклон табе, зямля бацькоў” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
04.08- 31.08	“Перые кнігі першокласніка” – кніжная выстава- рэкамендацыя	Для шырокага кола чытачоў	
09.08 19.08	“Спорт – стыль твайго жыцця” – тэматычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
11.08- 08.09	“Кніга як непарыўная сувязь часоў” – літаратурная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
19.08 15.09	“Любимы горад – вечна малады!” - кніжная выстава- альбом да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
20.08	“Законы, которые нас защищают” - медыягадзіна прававой асветы	Для шырокага кола чытачоў	13.00
23.08	“Максім Танк. Гартуючы жыцця свайго старонкі” – літаратурная размова	Для шырокага кола чытачоў	14.00
23.08- 20.09	“Я сэрцам пісаў сваю кожную песню” – паэтычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
30.08	“Унікальныя мясціны Беларусі: лясы, балоты, запаведнікі” – віртуальнае падарожжа ў межах Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	12.00
30.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Цэнтральны раён			
Спецыяльная гарадская бібліятэка для сляпых (вул. Камуністычная, 42) тэл. 357-56-65; 356-58-32			
06.08	“Мир Стругацких”- выстава да 90-годдзя з дня нараджэння	Для карыстальнікаў сайта	
11.08	“Тысяча мудрых старонак”- літаратурны аўдыё- агляд	Для шырокага кола чытачоў	13.00
14.08- 31.08	“Готовимся к школе”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 10 імя М. Мінковіча (бул. Шаўчэнкі, 15) тэл. 338-68-82			
04.08	“Купалаўскімі сцэжкамi ” – завочны экскурс да 80-годдзя з часу заснавання купалаўскага мемарыяльнага запаведніка “Ляўкі”, філіяла Дзяржаўнага літаратурнага музея Я. Купалы	Для шырокага кола чытачоў	12.00
06.08- 17.08	“Кніжныя сцяжынкі лета” - тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
09.08	“Сябры маёй душы - кнігі” – тэматычны прагляд	Для шырокага кола чытачоў	
12.08	“Зялёныя астравы горада” - завочнае падарожжа да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	13.00
18.08- 15.09	“Квітней, мой Мінск, пад небам жураўліным!” – кніжна – ілюстрацыйная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
18.08- 28.08	“Разам з кнігай весялей” - прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
18.08- 31.08	“В ладонях лета дивный урожай” - выстава-вернісаж	Для шырокага кола чытачоў	
21.08- 04.09	“Чытаць і ведаць, думаць і ствараць”- тэматычная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
21.08	“Залацінкі мудрасці” –гадзіна-адкрыццё	Для шырокага кола чытачоў	17.00
25.08	“Путешествие по стране эмоций” – гадзіна разважанне	Для шырокага	13.00

		кола чытачоў	
25.08	“Сустрэчы з новай кнігай” - дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	11.00
27.08	“Я мир раскрашу акварелью” – мастер-клас	Для шырокага кола чытачоў	13.00